

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
Установа адукацыі  
«Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»

# Беларуская мова

Заданні для самастойнай працы  
для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

Другое выданне, перапрацаванае і дапоўненае

Віцебск  
2021

УДК 811.161.3(075.8)

Складальнікі:

С. В. Лебедзея, В. І. Уткевіч

Рэкамендавана да выдання рэдакцыйна-выдавецкім саветам  
УА “ВДТУ”, пратакол № 1 ад 21.09.2021.

**Беларуская мова** : заданні для самастойнай працы для студэнтаў усіх  
спецыяльнасцей / склад. С. В. Лебедзея, В. І. Уткевіч. – 2-е выд., перапр. і  
дап. – Віцебск : УА “ВДТУ”, 2021. – 50 с.

Метадычна распрацоўка ўяўляе сабой практычную аснову тэарэтычнага курса  
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў вышэйшай навучальнай ўстановы.

Заданні ахопліваюць сваім зместам разнастайныя сферы запатрабаванага  
функцыянавання беларускай мовы сёння. Стылёвая разнастайнаць прапанаванага матэрыялу  
будзе садзейнічаць пашырэнню моўнага светапогляду асобы, уключэнню яе ў агульную  
моўную прастору грамадства.

Выданне адресуецца студэнтам усіх спецыяльнасцей ВНУ, а таксама ўсім, хто  
цікавіцца пытаннямі практычнага выкарыстання беларускай мовы.

УДК 811.161.3(075.8)

© УА “ВДТУ”, 2016

© УА “ВДТУ”, 2021, перапрац. і дап.

## Змест

Заданні для самастойнай працы .....	4
Тэма 1. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей .....	5
Тэма 2. Гісторыя развіцця беларускай мовы .....	7
Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму .....	11
Тэма 4. Формы нацыянальнай мовы .....	13
Тэма 5. Лексікалогія .....	18
Тэма 6. Фразеалогія беларускай мовы .....	24
Тэма 7. Стылістыка .....	27
Тэма 8. Беларуская тэрміналогія .....	32
Тэма 9. Культура прафесійнага маўлення .....	35
Выкарантая літаратура .....	48

**ЗАДАННІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ**

Выканай(-ла) \_\_\_\_\_  
(прозвішча, імя, імя па бацьку ў назоўным склоне)

Студэнт \_\_\_\_\_  
(факультэта, спецыяльнасці, курса, групы)

Установа адукацыі \_\_\_\_\_  
(назва вышэйшай установы)

\_\_\_\_\_  
(асабісты подпіс выканайцы, дата запаўнення)

Вітебскій Государственны Тэхнолагічны Універсітэт

## **Тэма 1. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей**

### **1. Прадумайце адказы на наступныя пытанні:**

- Якое месца займае мова ў жыцці асобнага человека, грамадства, нацыі?
  - Якія віды моўных патрэб грамадства вам вядомыя?

Свае адказы на вышэйпададзенныя пытанні падцвердзіце выказваннямі пра мову вядомых дзеячаў навукі, культуры, мастацтва (не менш 3, з абавязковым указаннем аўтарства радкоў).

**2. Якія легенды пра паходжанне назваў гарадоў, сёл, вёсак вам вядомыя? Прачытаўши пра паходжанне назвы сталіцы Рэспублікі Беларусь, напішице пра паходжанне назвы ваших родных мясцін.**

У нас на Беларусі няма практычна ніводнай гістарычнай назвы, пра якую не была б складзена адна ці некалькі легендаў аб яе паходжанні.

Не з'яўляецца выключэннем з гэтага правіла і сама сталіца Беларусі *Мінск*. Калі, згодна адной легендзе, ён бярэ сваю назvu ад мясцовай рэчкі *Менка*, дык другая, цяпер ужо адхіленая, была звязана з размяшчэннем гэтага старажытнага горада ў месцы, дзе адбываўся інтэнсіўны абмен (адсюль – *Менск*) таварамі паміж тубыльскімі і прыезджымі купцамі. Як бачым, кожная з легендаў даволі праўдападобная, грунтуецца на лінгвістычным матэрыяле. Не выпадкова таму ў старажытнасці назvu нашай сталіцы вымаўлялі і пісалі не так, як гэта мы робім сёння – *Мінск*, *Менск*, *Менск*, дзе выразна прысутнічае корань слова *мен*.

Калі ж беларускія землі апынуліся пад уплывам культуры Рэчы Паспалітай, у службовы姆 справаводстве беларускую мову пачалі паступова замяніць польскай мовай, стала відавочным, што старажытнае напісанне *Менеск*, *Менск* не адпавядае патрабаванням апошняй, бо нагадвала яго жыхарам пра штосьці сваё, роднае. Да таго ж, у Польшчы ўжо добра вядомым быў уласны горад *Мінск-Мазавецкі*. Адсюль, значыць, і назvu горада патрэбна было пісаць не *Менеск* (*Менск*), а *Мінск*. Так яно і атрымалася на практыцы: спачатку ў розных службовых дакументах, а пазней і ў літаратуры замест звыклага *Менеска* (*Менска*) сталі ўжываць *Мінск*. (Л. Лыч).

Вітебскій гарадзенны тэхнолагічны ўніверсітэт

## Тэма 2. Гісторыя развіцця беларускай мовы

### 1. Дапішице сказы, дапоўніце іх патрэбнай інфармацыяй.

1. Значэнне Статутаў Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі беларускай мовы ў тым, што яны юрыдычна замацоўвалі \_\_\_\_\_

2. У сярэдзіне XV ст. у сувязі з умацаваннем палітычных і культурных сувязей з Польшчай у справаводства ВКЛ пачала пранікаць \_\_\_\_\_

3. З пачатку XVI ст. старажытная беларуская мова выкарыстоўваецца ў рэлігійных тэкстах, дзякуючы \_\_\_\_\_, які ў 1517–1519 гг. у Празе выдаў большую частку кніг Старога Запавета.

4. \_\_\_\_\_ пісаў рэлігійныя творы на беларускай мове і выдаў на ёй у 1562 г. “Катэхізіс”.

5. Каля 1580 г. \_\_\_\_\_ пераклаў на беларускую мову Евангелле і надрукаваў яго.

6. Заняпад беларускай мовы пачынаўся з паступовай страты ёю пасля \_\_\_\_\_ уніі \_\_\_\_\_ г. службовага характару, гэта значыць выключэнне з палітычнай і эканамічнай сфер.

7. Варшаўскі сейм \_\_\_\_\_ г. забараніў выкарыстанне беларускай мовы ў справаводстве.

8. У XVIII ст. беларуская мова атрымала пісьмовую фіксацыю ў інтэрмедыях і інтэрлюдыях да драматычных твораў, што ставіліся ў тагачасных вучылішчах. Сярод іх вылучаюцца камедыі выкладчыкаў рыторыкі Забельскай дамініканскай калегіі \_\_\_\_\_

9. Упершыню ў рускім перыядычным друку адкрыта і з поўнай катэгарычнасцю стала заяўляцца аб існаванні арыгінальнай беларускай мовы і культуры ў 30-я гг. \_\_\_\_\_ ст.

10. У процівагу афіцыйнай палітыцы на старонках асобных перыядычных выданняў 50-х гг. ужо не толькі не адмаўляўся сам факт існавання беларускай мовы, а наадварот, яна паказвалася гарманічнай і пявучай, багатай на арыгінальную лексіку. Такое азначэнне, у прыватнасці, даў ёй беларускі этнограф \_\_\_\_\_ (1823 – 1861 гг.).

11. Першая беларуская нацыянальная газета –  
“ \_\_\_\_\_ ”, рэдактарам якой быў \_\_\_\_\_ .

12. Першым навуковым даведнікам па лексіцы беларускай мовы сярэдзіны XIX ст. з яўляецца “ \_\_\_\_\_ ” I. I. Насовіча.

13. Яўхім Фёдаравіч \_\_\_\_\_ (1861–1931 гг.) сваім шматлікім даследаванням даказаў, што мова беларускага народа, хоць і вельмі блізкая да суседніх славянскіх моў, мае сваю сістэму, якая развівалася, узбагачалася і ўдасканальвалася ва ўзаемадзеянні з роднаснымі мовамі паводле ўласных законаў. Сярод даследаванняў славутага філолага вылучаецца праца “ \_\_\_\_\_ ”, якая прысвячана беларускай мове, літаратуры і народнай творчасці з 13 ст. да першай чвэрці 20 ст.

**2. Пазнаёмцеся з гісторыяй беларускага правапісу. Адзначіце і запішыце асноўныя этапы рэформавання беларускага правапісу з гісторыі да нашага часу (з прыкладамі).**

---

---

---

---

Витебский государственный технологический университет

*Пазнаёміўшыся з апошняй рэдакцыяй Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, запоўніце табліцу (адзін прыклад на адзін пункт правілаў; новыя арфаграмы падкрэсліце):*

### Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму

1. Білінгвізм – гэта \_\_\_\_\_

3. Вылучаюць наступныя разнавіднасці двухмоўя:

3. Складзіце словазлучэнні са словамі на беларускай і рускай мовах.

Прапануйце свае прыклады падобных моўных адзінак беларускай і рускай моў, запішыце (не менш 7 прыкладаў).

Асоба (бел.) – особо (рус.), нядзеля – неделя, штучны – штучный, дыван – диван, пакой – покой, уласны – властный, запрасіць – запросить, свет – свет, справа – справа, разам – разом, удзел – удел, тэрмін – термин.

Вітебскій гарадзейны тэхнолагічны Універсітэт

4. Запішице значэнні прыведзеных слоў сродкамі рускай мовы. Ці заўсёды гэта можна зрабіць з дапамогай аднаслоўных адпаведнікаў? Чаму? Дапоўніце пералік сваімі прыкладамі.

Сёлета – \_\_\_\_\_

Аберуч – \_\_\_\_\_

Каліва – \_\_\_\_\_

Прынамсі – \_\_\_\_\_

Выцінанка – \_\_\_\_\_

Покут – \_\_\_\_\_

Нішчымніца – \_\_\_\_\_

Прысак – \_\_\_\_\_

Лецішча – \_\_\_\_\_

Дзічка – \_\_\_\_\_

#### **Тэма 4. Формы нацыянальнай мовы**

**1. Літаратурная мова – гэта** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

**2. Дыялектная мова – гэта** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

**3. Запишыце, якія асноўныя дыялекты выразна выдзяляюцца на тэрыторыі Беларусі (з указаннем тэрыторыі і кароткай харектарыстыкай)**

---

---

---

---

---

*4. Літературна і дыялектная мова як разнавіднасці мовы нацыі звязаны і ўаємадзейнічаюць, але паміж імі існуюць і істотныя адрозненні:*

Літаратурная мова	Дыялектная мова
1	2

1	2

### 5. Пастаўце націск у словах.

Агульнапрынты, бармен, буйны (вялікіх памераў), валавы (даход), відарыс, ветэрынарыя, галіна (дзейнасці), грамадзянін, да(о)гаво(а)р, далей, дыспансер, жыццяпіс, індустрывя, катало(а)г, квартал, крыху, кулінарыя, мысленне, металургія, навіна, наняты, на працыгу, прэміраваць, пася(е)джэ(а)нне, пасланец, прыяцель, расказаны, садавіна, скураны (са скуры), спіна, украінцы, факсімільны, фен(а,о)мен, ха(о,а)с, хрысціянін, цяжкі, эксперт, жыхар, адзінаццаць, арахіс, бюракратыя, аднасастаўны (сказ).

### 6. Перакладзіце слова злучэнні на беларускую мову:

Два правильных ответа – \_\_\_\_\_

Три новых платья – \_\_\_\_\_

Четыре последних года – \_\_\_\_\_

Два лучших друга – \_\_\_\_\_

Пять интереснейших книг – \_\_\_\_\_

В трёх шагах от нас – \_\_\_\_\_

В полутора километрах от сада – \_\_\_\_\_

22 газетных экземпляра – \_\_\_\_\_

Сегодня – пятнадцатое мая – \_\_\_\_\_

Бабушке – около семидесяти – \_\_\_\_\_

Дом в пять этажей – \_\_\_\_\_

Несколько раз в неделю – \_\_\_\_\_

В другой раз – \_\_\_\_\_

Больше года – \_\_\_\_\_

Преобладающее большинство – \_\_\_\_\_

Понижательная тенденция – \_\_\_\_\_

Предстоящая сделка – \_\_\_\_\_

Последующий контроль – \_\_\_\_\_

Старший преподаватель – \_\_\_\_\_

Младший брат – \_\_\_\_\_

Исполняющий обязанности – \_\_\_\_\_

Оказывать влияние – \_\_\_\_\_

Ухаживать за детьми – \_\_\_\_\_

Благодарить всех – \_\_\_\_\_

Извиниться перед кем-либо – \_\_\_\_\_

Избавиться от прошлого – \_\_\_\_\_

Похожий на отца – \_\_\_\_\_

Удивляться чему-либо – \_\_\_\_\_

С обеих сторон дороги – \_\_\_\_\_

Излагать бессистемно – \_\_\_\_\_

Более десяти лет – \_\_\_\_\_

Обратиться по адресу – \_\_\_\_\_

За истечением срока – \_\_\_\_\_

Именуемый в дальнейшем – \_\_\_\_\_

Сделать вывод – \_\_\_\_\_

Принимать во внимание – \_\_\_\_\_

Личное дело – \_\_\_\_\_

Потребительская стоимость – \_\_\_\_\_

Предполагаемая прибыль – \_\_\_\_\_

Иметь целью – \_\_\_\_\_

## **7. Утварыце словазлучэнні:**

1. Кроплі (дождж), выйшлі з (лес), спыніліся каля (ясень), агні (горад), жыхары (Віцебск), няма (настрой), направа ад (луг), чакалі (прыезд, прыздэнт), часы (феадалізм), зайшлася ад (жаль), няма іншага (шлях), ураджай (авёс), на ўборцы (ураджай), тона (цэмент), машина (торф), зааснікі (арэшнік), сукі (клён), каністра (бензін), гурбы (снег), з высокага (узгорак), сустрэліся каля (бярэзняк).

2. Блукаць па (бор), стаяць на (двор), быць у (гушчар), коўзацца па (лёд), знаходзіцца на (бераг), падсушыць на (сонца), птушанё у (гняздо), вучыцца (тэхнікум), на самым (верх), удзельнічаць у (кангрэс), ад'езд на тым (тыдзень), вада ў (вядро), размаўляць па (тэлефон), пасвіцца на (іржышча), жыць пры (дзед), працеваць на (трактар), сядзець на (сук), быць у (страх), рукавіцы ў (снег), сядзець на (стог).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Тэма 5. Лексікалогія

*1. Раслумачце значэнне паронімаў, выкарыстаўшы іх у кантэксле.  
Запішице. Як паранімія звязана з дакладнасцю маўлення? Адказ  
абгрунтуйце.*

Адресат – адрасант, экспанат – экспанент, публічны – публіцыстычны, асабісты – асабовы – асаблівы, даследчыцкі – даследчы, спецыяльнасць – спецыялізацыя, чалавечы – чалавечны, частотны – часты, экспурс – экспурсія, экстэрн – экстэрнат, фактар – факт, факультатыўны – факультэтскі, уласніцкі – уласны, класавы – класічны – класны, даравальны – дараваны, дваісты – двайны.



### *3. Падбярыце да архаізмаў сучасныя адпаведнікі.*

Атрамант, раць, вакацыі, кляштар, вуглякоп, напой, веча, печыва, губерня, рабунак, дойлід, адродак, іспыты, апавядач, ланіты, варункі, лемантар, дакора, рамены, зацьма, чало.

Для даведак: чарніла, выпечка, манастыр, сход, грабёж, шахцёр, апавядальнік, архітэктар, войска, шчокі, абставіны, канікулы, вобласць, напітак, папрок, плечы, лоб, зацьменне, экзамены, нашчадак, буквар.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### *4. Выпішице са сказаў індывідуальна-аўтарскія неалагізмы і раслумачце іх значэнне.*

1. Дык хто мы? Песняры ці хлусняры? (Панч.).
2. І нясеш, і весела ад такога несіва (Р. Б.).
3. І вось – выходзім. З цэлымі կалчанамі рознакаліберных складных вудзільнаў, навярблюджаныя рукзакамі, з выгляду вельмі сур'ёзныя, нават важныя (Б.).
4. Самае страшнае – заўчастнае пенсіянерства (Шам.).
5. Пісаць жа такія бездапаможныя п'есы, як некаторыя з нашых драмаклёпаў, не варта (М. Т.).
6. Вячэрні горад трамваіцца (Р. Б.).
7. Для пчол тут калодна і вульна, прыплодна гудзе дупло (Бар.).
8. Хто аглядаўся на свой кут здалёк, запамінаў яго, нібы ўрок айчыназнаўства (Лось).
9. Лісце падае. Ліставей у палон узяў наваколле (Сал.).
10. Гронаадводаў болей не трэба! Людзі, прыдумайце болеадвод (Р. Т.).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*5. Раскрыйце значэнне запазычаных слоў шляхам падбору беларускіх адпаведнікаў. Пропануйце некалькі сваіх варыянтаў падобных прыкладаў.*

Баталія –

---

Антыкварны –

Гігант –

---

ІНШҮҮЛЭНТ =

Індыферэнтны –

Карэктны –

Манера –

Вакантны –

Карпараты –

---

Ландшафт –

---

**Сімптом –**

---

Канфіләншыялыны –

- Кампазіцыя –
- Паўза –
- Утрыраваць –
- Прыйратэт –
- Сэрвіс –
- Сінхронны –
- Аратар –
- Фантом –
- Фіяска –
- Гуманны –
- Традыцыя –
- Фіксаваць –
- Контур –
- Дэфіцыт –
- Сегмент –
- Вербальны –
- Білінгвізм –
- Тэндэнцыя –
- Рэпліка –
- Дэфіс –

Вітебскій Государственны Інстытут Технологічных Університет

*6. Карыстаючыся “Слоўнікам іншамоўных слоў” А. М. Булыкі, устанавіце, якія прадметы, з’явы названы паводле прозвіщаў (з указаннем лексічнага значэння дадзенага слова):*

Аксель (нарвежскі канькабежац-фігурыст, 1865–1938);

Ангстром (Ангстрэм, шведскі фізік, 1868);

Балівар (кіраунік барацьбы народаў Лацінскай Амерыкі за незалежнасць у пачатку 19 стагоддзя);

Браўнінг (амерыканскі канструктар, 1855–1926);

Верньер (французскі вынаходнік, 1580–1637);

Дрызіна (нямецкі вынаходнік, 1785–1851);

Дызель (нямецкі інжынер, 1858–1913);

Кардан (італьянскі матэматык, філософ і ўрач, 1501–1576);

Морзэ (амерыканскі вынаходнік, 1791–1872);

Фарад (англійскі фізік, 1791–1867)

Цэльсій (шведскі астроном, фізік, 1701–1744).

*Прыведзіце свае прыклады падобнай з'явы (не менш 3 прыкладаў).*

## Тэма 6. Фразеалогія беларускай мовы

*1. Прывядзіце прыклады фразеалагізмаў беларускай мовы, якія, на ваш погляд, актуальныя сёння (з указаннем лексічнага значэння).*

## **2. Назавіце аўтараў крылатых выслоўяў.**

1. Прэтэнзій у яго – хапіла б на слана, заслуг жа – як у зайца.

2. Думка ходзіць, дзе захоча. \_\_\_\_\_
3. Была б свіння – а лужа будзе. \_\_\_\_\_
4. Кожны чалавек – гэта цэлы свет. \_\_\_\_\_
5. Бурай змеценае лісце не вяртаецца на голле. \_\_\_\_\_
6. Кіраваць то ты кіруй, ды не вельмі тузай. \_\_\_\_\_
7. І тчэ, забыўшыся, рука заміж персідскага ўзору цвяток радзімы васілька. \_\_\_\_\_

Для даведкі: Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Чорны, Пімен Панчанка, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Уладзімір Карапкевіч, Уладзімір Корбан, Міхась Скрыпка, Іван Мележ, Кандрат Крапіва, Максім Багдановіч.

**3. Укажыце аўтараў фразеалагізмаў:**

людзьмі звацца \_\_\_\_\_  
хварэць на пана \_\_\_\_\_  
асадзі назад \_\_\_\_\_  
выдраць лысаму валасы \_\_\_\_\_  
сена на асфальце \_\_\_\_\_  
кветкі з чужых палёў \_\_\_\_\_  
свінтус грандыёзус \_\_\_\_\_

Для даведкі: М.Багдановіч, Ф. Багушэвіч, А.Звонак, А. Русак, П. Броўка, А. Макаёнак, Я. Брыль, Ю. Гаўрук, М. Стральцоў, К. Крапіва, Я. Колас, Я. Купала.

**4. Раслумачце сэнс прыказак.**

Кепская снасць адпачыць не дасць.

---

---

---

Добра ўсё ўмець, але не ўсё рабіць.

---

---

---

Што сяльцо, то нараўцо, што хутарок, то гаварок.

---

---

---

Чэшацца, свярбіцца – хочацца разжыцца.

---

---

Шчыраму і чужая болька колка.

---

---

Добрыя вочы не баяцца дыму.

---

---

Ад паклону галава не балела нікому.

---

---

Гразь не сала: пацёр, і адстала.

---

---

Разумныя жарты пахвалы варты.

---

---

Які Сава, такая і слава.

---

---

Разумная галава, ды на дурной шыі.

---

---

## Тэма 7. Стылістыка

**1. Запоўніце табліцу “Функцыянальныя стылі мовы”.**

1	2	3	4

*2. Звярніце ўвагу на тыповыя слова і словазлучэнні, характэрныя для розных стыляў, у кожным з прыведзеных варыянтаў. Карыстаючыся слоўнікам, перакладзіце іх на беларускую мову. Прайлюструйце ўжыванне дадзеных канструкцый у канкрэтных тэкстах.*

1. Является объектом, большинство исследователей, политические и социологические науки, по ряду причин, объект анализа, ограничивать анализ, определенный аспект, феномен власти, иметь глубокие традиции, история экономической мысли, выдающийся экономист, рассматривать влияние, распределение доходов, современная отечественная литература, можно выделить попытку, исследования проблемы, контекст отношений собственности.

2. Историческая судьба, переплетаться многими нитями, овладение языком, одинаково звучащий, патетическая окраска, иронический смысл, игра оттенков, тончайшие черточки, эмоционально-эстетическая окраска, источник духовного богатства.

3. Именуемый в дальнейшем, в лице директора, действующий на основании устава, с одной стороны, с другой стороны, проживающий по адресу, заключить договор о следующем, стороны обязуются, предпринимать необходимые меры, обеспечение охраны и защиты авторских прав, имевший место, предполагаемые нарушения, указанный параграф, судебное разбирательство, каждая из сторон, обеспечить по просьбе, поддержка друг друга, с целью выяснения нарушений, указанные авторские права.

*3. Назавіце жанры науковай літаратуры. Дайце характеристыку некаторым з іх (на ваш выбор; не менш 3 жанраў).*

верснто

Вітебскій гарадзенны тэхнолагічны ўніверсітэт

4. Пазнаёмцеся з прынцыпамі пабудовы і складання анатациі як аднаго з найбольш распаўсюджаных жанраў навуковай літаратуры. Падбярыце навуковы артыкул па сваёй спецыяльнасці з часопіса «Вестник Вітебскага государственного технологического университета» і напішице да яго анатацию (з указаннем назвы, аўтара артыкула і нумара выдання). Пры складанні анатациі можаце выкарыстоўваць наступныя звароты:

Артыкул змянчае...; У артыкул уключаны (увайшли)...; У артыкуле аналізујуцца (вырашаюцца, выкладзены)...; Чытач знайдзе звесткі (інфармацыю) пра...; Артыкул дае ўяўленне пра...; Артыкул прысвечаны...; Аўтар робіць спробу вырашыць...; Аўтар расказвае (разважае, раскрывае, прапануе ўваже чытачоў, прасочвае, разглядае) і г. д.

5. Выберыце тэкст навуковага стылю (не менш 1000 знакаў, без прабелаў, па профілю сваёй спецыяльнасці) і вызначе яго моўныя (лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя) асаблівасці. Запоўніце табліцу. Тэкст у друкаваным выглядзе трэба прыкладсці.

1	2	3

## Тэма 8. Беларуская тэрміналогія

### 1. Прыдумайце прыклады слоў з інтэрнацыянальнымі прыстаўкамі:

авія – \_\_\_\_\_  
 агра – \_\_\_\_\_  
 аква – \_\_\_\_\_  
 антра – \_\_\_\_\_  
 антрапа – \_\_\_\_\_  
 аўта – \_\_\_\_\_  
 бія – \_\_\_\_\_  
 дыя- \_\_\_\_\_  
 дэ- \_\_\_\_\_  
 інтэр – \_\_\_\_\_  
 мана – \_\_\_\_\_  
 мікра – \_\_\_\_\_  
 мнема – \_\_\_\_\_  
 рэнтгена – \_\_\_\_\_  
 рэтра – \_\_\_\_\_  
 транс – \_\_\_\_\_  
 турба – \_\_\_\_\_  
 тэле – \_\_\_\_\_  
 тэхна – \_\_\_\_\_  
 эка – \_\_\_\_\_  
 экстра – \_\_\_\_\_  
 этна – \_\_\_\_\_

### 2. Выпішыце слова, размяркоўваючы іх на дзве групы:

а) агульнанавуковая лексіка; б) тэрміналагічная лексіка.

Даследаванне, кэш-памяць, праблема, гіпотэза, прэдыкат, эксперымэнт, праграмнае забеспячэнне, характарызаваць, абсолютны нуль, выява, узаемасувязь, дыёд, радыёактыўнасць, аналіз, струйны прынтар, дослед, мадэм, фармуляваць, сервер, працэс, прынцып, функцыяноваць, элемент, метад, мадэль, шчыльнасць, мікрапрацэсар, тып, модуль, дэскрыптыўнае праграміраванне, малекула, параметры, працэс, ізатоп, камп'ютар.

3. Утварыце з прыведзенымі словамі словазлучэнні так, каб у адным выпадку яны былі тэрміналагічнымі, а ў другім – нетэрміналагічнымі. Раслумачце, якія працэсы адбываюцца ў выніку гэтага.

Узор: Рэжым – тэкставы рэжым, рэжым працы.

Ланцуг, машина, дыск, сетка, банк, энергія, забеспячэнне, праграма, рэйтынг, калена, ядро, сістэма, поле, прамень, памяць, атрад, устройства, старонка, адрес, ключ, праектаванне, носьбіт, матэрыял, клетка, пояс, кропка, праваднік, асяроддзе, хваля, контакт, блок, функцыя.

*4. Складзіце кароткі руска-беларускі слоўнік тэрмінаў па профілю сваёй спецыяльнасці (не менш 50 слоў і словазлучэнняў). Запішыце яго, размяшчаючы тэрмінаў агічныя адзінкі ў алфавітным парадку.*

## Тэма 9. Культура прафесійнага маўлення

*1. Праскладаць сваё прозвішча, імя, імя па бацьку (з указаннем склонаў).*

И УНИВЕРСИТЕТ

*2. Пазнаёмцеся з формай складання заявы. Складзіце і напішыце заяву на імя дэкана вашага факультэта з просьбай (на выбар): 1) вызваліць вас ад заняткаў па сямейных abstавінах; 2) пераздаць экзамен; 3) датэрмінова здаць сесію.*

*3. Дайце азначэнне моўных штампаў і паразважайце, з якой мэтай яны выкарыстоўваюцца ў справавых паперах. Падбярыце да назоўнікаў адпаведныя дзеясловы, утвараючы ўстойлівия моўныя звароты.*

Узор: *апеляцыя – напісаць, падаць...*

Акт, анкета, падзяка, віза, справа, даклад, закон, аб'язва, водгук, адносіны, подпіс, пастанова, справаздача, папярэджанне, праграма, распіска, пратакол, распараджэнне, рэзалюцыя, рэкамендацыя, рашэнне, даведка, рахунак, тэзісы, патрабаванне, характарыстыка, штраф, слова, вымова, загад, іск, прэмія, просьба.

4. Культура маўлення – гэта \_\_\_\_\_

*5. Да камунікатыўных якасцяў маўлення адносяцца (даць кароткую характеристыку):*

Витебский государственный технологический университет

Витебский государственный технологический университет

**6. Перакладзіце фразы з рускай мовы на беларускую, улічваючы, што рускія слова “относиться” і “отношение(-я)” маюць некалькі беларускіх адпаведнікаў.**

Замечания относятся к взглядам автора – \_\_\_\_\_

Обучающийся относится к числу самых старательных – \_\_\_\_\_

Событие относится к началу века – \_\_\_\_\_

Наше предприятие относится к числу лучших – \_\_\_\_\_

Все хорошо отнеслись к новому сотруднику – \_\_\_\_\_

Девять относится к трём, как три к одному – \_\_\_\_\_

Отношение Максима к Маше – \_\_\_\_\_

Отношение к труду – \_\_\_\_\_

Торгово-экономические отношения – \_\_\_\_\_

Отношение сознания и материи – \_\_\_\_\_

Я имею к этому непосредственное отношение – \_\_\_\_\_

Поддерживать отношения – \_\_\_\_\_

**7. Прааналізуіце наступныя слова злучэнні з боку дакладнасці маўлення. Выпраўце памылкі, запішыце правільныя варыянты.**

Адкрыць дзвёры, рабіць бескарыслівую работу, абонент на музичныя вечары, захінуўся ў куток, адштурхнуў газету, аспрэчваць неабходнасць сваёй прафесіі, губляць час, новыя фактары рэчаіснасці, эффектна прымяненне новых матэрыялаў, адыгрываць значэнне, гарманальнае выхаванне чалавека, канструктарскае абмеркаванне праблемы, матэрыялістычнае забеспячэнне прадпрыемства.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Запішице прыклады цытат (абавязкова з указаннем аўтарства), якія, на ваш погляд, можна было б скарыстаць падчас публічнага выступлення.

**9. Складзіце памятку “Патрабаванні да культуры маўлення будучага спецыяліста”.**

**10. Спішыце, раскрываючы дужкі і выбіраючы малую або вялікую літару. Раслумачце правілы яе напісання.**

(Б,б)еларускі (Дз,дз)яржаўны (У,у)ніверсітэт, (П,п)рэзідэнт (Р,р)эспублікі (Б,б)еларусь, (С,с)карынаўская прэмія, (Б,б)еларускі вакзал (у Маскве), (В,в)ерсальскі (М,м)ір, (Д,д)апяতроўская (Э,э)поха, (А,а)гварнaya (П,п)артыя (Б,б)еларусі, (Ш,ш)энгенская (В,в)іза, (Э,э)нцыклапедыя (Г,г)історыі (Б,б)еларусі, (Г,г)енеральная (А,а)самблéя (А,а)рганізацыі (А,а)б'яднаных (Н,н)ацый, (У,у)каз (П,п)рэзідэнта Рэспублікі Беларусь, (В,в)ышэйшы (Г,г)аспадарчы (С,с)уд Рэспублікі Беларусь, (Д,д)войчы (Г,г)ерой (Сc)авецкага (С,с)аюза, (Л,л)аурэат (Дз,дз)яржаўнай (П,п)рэміі, (Г,г)анаравая (Г,г)рамата, (В,в)ялікае (К,к)няства (Л,л)ітоўскае, (В,в)ялікая (А,а)йчынная (В,в)айна, (Ш,ш)энгенскія (П,п)агадненні, (Е,е)ўрапейская (Э,э)канамічная (С,с)упольнасць, (С,с)аюз (П,п)ісьменнікаў (Б,б)еларусі, (П,п)ершая (С,с)усветная (В,в)айна, (М,м)іжнародны (Ф,ф)естываль «(С,с)лавянскі (Б,б)азар», (У,у)зброенныя (С,с)ілы Рэспублікі Беларусь, (Ф,ф)ілагічны (Ф,ф)акультэт БДУ, (Э,э)канамічны (С,с)аюз (Б,б)енілюкс, (Дз,дз)ень (С,с)тудэнта, (А,а)шчадны (Б,б)анк «(Б,б)еларусбанк», (Б,б)еларускае (Т,т)элеграфнае (А,а)генцтва.

**11. Якімі моўнымі сродкамі рэалізуеца рэкламнасць наступных назваў газетных і часопісных артыкулаў? Знайдзіце і выпішыце з перыядычнага друку 5–10 цікавых загалоўкаў.**

“Дружна, разам і без стомы навядзём парадак дома” (пра добраўпарадкаванне паркаў, вуліц); “Замова за мову”; “Жывуць па-людску і ў Слуцку”; “Аскепкі маленъкай Венецыі, альбо Ці вернуцца музы ў Нясвіж”, “Хто ў лес, а калгасы – па дровы” (пра нарыхтоўку паліва на зімовы перыяд); “Кіаварка. Кіно без цукру” (аб праекце, прысвячаным непрафесійнаму кіно); “160 коней у вадзе” (цеплаход, магутнасцю 160 коней, закуплены Віцебскам); “Хаджэнне па пакутах” (як жанчына-чыноўнік рамантавала свой аўтамабіль); “Рэформа будзе, калі ў школе будуць рэфарматары”; “Што пасяялі, тое і збяром”; “Апошні пройдзены ўрок, звініць залівіста званок”; “Вада жывая і – не вельмі”.

*12. Iх імёнамі названы (вуліцы, плошчы, тэатры і д. п. ванага горада)... Прыклады запішице, адзначыўшы ролю дадзенай асобы ў гісторыі (не менш 10 прыкладаў).*

Вітебскій гарадзейны тэхнолагічны ўніверсітэт

**13. Падрыхтуйце вуснае выказванне на адну з прапанаваных тэм:**

1. Вышэйшая адукацыя: уласны выбар ці патрэба часу.
2. Якасць – катэгорыя ўніверсальная.

3. Імідж прафесіянала і спосабы яго стварэння.
4. Кар'ера чалавека як умова яго самарэалізацыі.
5. Агульныя правілы дзелавога этикету.
6. Псіхалагічныя аспекты публічнага выступлення.
7. Рэклама ў нашым жыцці.
8. Асоба сучаснага кіраўніка: характэрныя якасці і адметныя рысы.
9. Творчае развіццё чалавека і прафесійная дзейнасць.
10. Месца і роля кнігі ў сучаснай інфармацыйнай прасторы.
11. Пазітыўнае мысленне – крок да поспеху.
12. Роля настаўніка ў майм жыцці.
13. Мой радавод: род, роднасць, радзіма.
14. «Добра быць у дарозе, якую сам сабе выбіраеш» (Я. Колас).
15. Дзень беларускага пісьменства: гісторыя і сучаснасць.
16. Помнікі як сведкі гісторыі.
17. Прафесійнае самавызначэнне асобы.
18. «Тэхналогія» поспеху.
19. Электронны пераклад: давярай, але правярай!
20. Гісторыя беларускай мовы ў скульптуры.
21. Невядомыя факты вядомай біяграфіі.
22. Занатаванае часам (традыцыі, абрады і святы беларусаў).
23. Гісторыя беларускай графікі.
24. Экалогія мовы.
25. Гісторыя беларускай графікі.
26. Агляд асноўных слоўнікаў беларускай мовы.
27. Гісторыя беларускага буквара.
28. Беларускія кітабы.
29. Беларуская літаратура ў інтэрнэт-прасторы.
30. Напісаная застаецца.

**Для заўваг**

Вітебскі гарадзянскі тэхнолагічны ўніверсітэт

## **Выкарастаная літаратура**

### **Асноўная:**

1. Багамолава, А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення : падручнік / А. М. Багамолава, Г. К. Семянькова. – Мінск : РІВШ, 2017. – 344 с.
2. Губская, В. М. Беларуская мова для эканамістаў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнасцях / В. М. Губская, І. І. Шматкова. – Мінск : РІВШ, 2020. – 131 с.
3. Зразікава, В. А. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнасцях / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. – Мінск : Вышэйшая школа, 2016. – 383 с.
4. Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для матэматыкаў і фізікаў (з электронным дадаткам) : вучэбны дапаможнік / В. В. Маршэўская. – Мінск : РІВШ, 2019. – 228 с.

### **Дадатковая:**

1. Багамолава, А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення : вучэбны дапаможнік / А. М. Багамолава. – Мінск, 2012.
2. Зразікава, В. А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэб. дапам / В. А. Зразікава. – Мінск, 2012.
3. Лепешаў, І. Я. Практыкум па беларускай мове : вучэбны дапаможнік / І. Я. Лепешаў. – Мінск, 2010.
4. Наталевіч, В. Г. Беларуская мова : дапаможнік для развіцця пісьмовага маўлення / В. Г. Наталевіч. – Мінск, 2013.
5. Старасценка, Т. Я. Стылістыка беларускай мовы : вучэбны дапаможнік / Т. Я. Старасценка. – Мінск, 2013.
6. Юнаш, М. У. Беларуская мова : практикум для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей / М. У. Юнаш. – Мінск, 2014.
7. Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы / М. В. Абабурка. – Мінск, 1994.
8. Бадзевіч, З. І. Курс беларускай мовы / З. І. Бадзевіч, Л. І. Сямашка – Мінск, 1996.
9. Беларуская мова : энцыклапедыя. – Мінск, 1994.
10. Куліковіч, У. І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Даведачны матэрыял / У. І. Куліковіч. – Мінск, 2010.
11. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – Мінск, 1995.
12. Русско-белорусский словарь=Руска-беларускі слоўнік. В 3-х т. / под ред. А. А. Лукашанца. – Минск, 2012.

**Метадычныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў адукатыўным працэсе:**

1. Беларуская мова : практыкум / С. В. Лебедзева, Н. В. Абазоўская; УА “ВДТУ”. – Віцебск, 2012. – 44 с.
2. Беларуская мова: заданні для самастойнай працы / склад. С. В. Лебедзева. – Віцебск, УА “ВДТУ”, 2016. – 49 с.
3. Белорусский язык (специальная лексика): материалы для перевода с русского языка на белорусский / сост. С. В. Лебедева. – Витебск : УО «ВГТУ», 2017. – 48 с.
4. Тексты для переводов с русского языка на белорусский (по специальности). Методическая разработка / сост. С. В. Лебедева. – Витебск: УО «ВГТУ», 2001. – 27 с.
5. Культура маўлення і дзелавыя зносіны спецыяліста: метадычная распрацоўка / склад. С. В. Лебедзева, Ф. І. Сіўко, М. К. Чаеўская. – Віцебск, УА “ВДТУ”, 2010. – 47 с.
6. Прафесійная лексіка : матэрыялы для перакладу для студэнтаў механіка-тэхналагічнага факультэта / склад. С. В. Лебедзева, Н. Б. Сівіцкая, Н. В. Абазоўская. – Віцебск, УА “ВДТУ”, 2011. – 43 с.

Вучэбнае выданне

## **Беларуская мова**

Заданні для самастойнай працы  
для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

Складальнікі:

Лебедзева Святлана Віктараўна  
Уткевіч Вольга Іванаўна

Рэдактар *T.A. Осіпава*

Карэктар *A.B. Пухальская*

Камп'ютарная вёрстка *B.C. Гармазава*

---

Падпісана да выдання 06.10.2021. Фармат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Ум. друк. лістоў 3.1.  
Ул.-выд. лістоў 3.7. Тыраж 99 экз. Заказ № 267.

Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”

210038, г. Віцебск, Маскоўскі пр-т, 72.

Надрукавана на рызографе ўстановы адукацыі  
“Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвалініка друкаваных выданняў № 1/172 ад 12.02.2014.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвалініка друкаваных выданняў № 3/1491 ад 30.05.2017.